

# Нацыянальная бібліятэка Беларусі прапануе...

пазнаёміцца больш блізка з фондамі, каталогамі, базамі даных, якія яна мае на сённяшні дзень, а таксама з асноўнымі інфармацыйна-бібліятэчнымі працэсамі па камплектаванні, захаванні фонду, яго бібліографічным адлюстраванні і выкарыстанні. Гэтыя аспекты дзейнасці буйнейшай у краіне інфармацыйнай установы разглядаюцца ў зборніку артыкулаў **«Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі: праblems фарміравання і выкарыстання»** (Мн., 2008).

Нацыянальная бібліятэка Беларусі заўсёды займа-  
ла асаблівае месца ў сістэме ўстаноў інфармацый-  
на-документнай сферы Беларусі і яе інфармацыйнай  
інфраструктуры ў цэлым. Гэта абумоўлена задачамі,  
якія ставіць перад ёй грамадства па фарміраванні,  
захоўванні, стварэнні інфармацыйных рэсурсаў, пра-  
дастаўленні іх карыстальнікам, аказанні метадычнай  
дапамогі бібліятэкам краіны, развіцці айчыннага бі-  
бліятэказнаўства і бібліографизаўства. У апошнія  
гады некалькі змяніўся вектар яе дзейнасці. Яна стала  
выконваць функцыі інфармацыйнага, сацыякультурнага  
і сацыяпалітычнага цэнтра краіны. Гэта не толькі  
не зменшила аб'ём традыцыйна бібліятэчных задач, а  
актуалізавала іх, спрыяла іх пераасэнсаванию і якас-  
таму ўзвышэнню.

У артыкулах, змешчаных у прапануемым зборніку,  
мы паспрабавалі не толькі адлюстраваць аспекты  
дзейнасці, якія тычацца непасрэдна інфармацыйных  
рэсурсаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, а і звяр-  
нуць увагу на іх стварэнне і выкарыстанне ў кан-  
тэксле панавания электронных камунікаций, абва-  
стрэння праблем інфармацыйнай бяспекі асобы, яе  
псіхалагічнага стану (артыкулы В.Е. Лявончыкава  
і Е.А. Крэн, А.Е. Далгаполовай).

Сёння фонды талоўнай бібліятэкі краіны наліч-  
ваюць больш за 8,5 млн дакументаў, створаных у  
Беларусі і за яе межамі. Гэта самая поўная ў свеце ка-  
лекцыя беларускіх нацыянальных дакументаў, а так-  
сама каштоўныя фонды замежных дакументаў, набы-  
тых бібліятэкай больш чым за 85 гадоў яе існавання.  
У гэтым зборніку паспрабавалі прааналізаць відавы  
і зместавы склад фондаў, асаблівасці іх організацыі і  
захоўвання ў новым будынку, закранулі тэхнолагію  
выкарыстання асобных калекцый (артыкулы І.В. Ган-  
чарэнка і В.А. Мірончык, Н.П. Алейнікавай, В.М. Па-  
лазнік, С.В. Караньковай, Э.Э. Леўчанка і інш.).

Асобую ўвагу НББ надае падтрымцы калекцыі на-  
цыянальных дакументаў, напаўненню фондаў лепшымі  
замежнымі кропніцамі інфармацыі. Бібліятэка атрым-  
лівае бясплатныя экзэмпляры друкаванай прадукцыі,  
набывае дакументы, падпісваеца на перыядычныя  
выданні, абменьваеца дакументамі з шэрагам айчын-  
ных і замежных арганізацый, атрымлівае дары, часам  
выкарыстоўвае розныя формы трансфарміравання да-  
кументу. Вядзеца пастаянная работа як па выяўлен-  
ні і ўзнаўленні лакун паступлення дакументаў па аба-  
вязковай рассылцы, так і пашуку рэтраспектыўной  
часткі дакументных патокаў, неабходных для грамадства.  
Кірункі дзейнасці па захаванні дакументальнай спад-  
чыны Беларусі, стварэнні бібліографічнага рэпертуару  
нацыянальнага дакумента, намаганні асобных струк-  
турных падраздзяленняў бібліятэкі па фарміраванні  
фонду прадстаўлены ў артыкулах А.А. Губко, Л.Г. Кі-  
рухінай, Г.У. Кірэевай, Н.П. Мацкевіч, Л.А. Марчанка,  
А.А. Сіваковай. Звяртаеца ўвага на норматыўна-ре-  
гламентуючу базу, аналізуєца статыстычныя даныя  
па бягучых паступленнях, кропніцах камплектавання,  
відавых, змястоўных характеристыках дакументаў,  
якія бібліятэка набывае і атрымлівае ў выніку абмен-  
ных працэсаў.

Трэба адзначыць, што ў апошнія гады адбыліся іс-  
тотныя змены ў апрацоўцы дакументнага патоку і фар-  
міраванні інфармацыйнай прадукцыі. Яны закранулі  
структурну каталагізуючых падраздзяленняў НББ, іх  
склад, узаемадзеянне паміж аддзеламі. Здзейніўся  
пераход на новае праграмнае забеспечэнне, пачалі  
выкарыстоўвацца BELMARC-фарматы прадстаўлен-  
ня бібліографічных і аўтарытэтных запісаў, змяніліся  
падыходы да фарміравання інфармацыйнай прадук-  
цыі як па змястоўных, так і па фармальных кроптэры-  
ях. Гэта прывяло да выраўнення тэхнолагіі катала-  
гізацыі ўсіх відаў дакументаў і аптымальнага, на наш  
погляд, размеркавання паўнамоцтваў па стварэнні  
асобных структурных элементаў бібліографічнага за-  
пісу і фарміраванні інфармацыйна-пошукавага апа-  
рату. Але гэта не прости працэс, на яго шляху ўзікае  
шэраг праблем, пастаянна ўзрастает неабходнасць  
карэктавання метадычных падыходаў, асабліва на-  
пярэдадні ўкаранення карпаратыўнай каталагізацыі  
дакументаў. Таму мы палічылі карысным даволі шы-  
рокага прадставіць у прапануемым зборніку артыкулы  
на пытаннях каталагізацыі (В.В. Дрыбін, М.М. Голуб,  
Н.І. Кавалеўская і інш.).

З пачатку 2004 г. НББ пачала вырашаць праблему рэтраканверсіі картачных каталогаў. Гэта надзвычай складаная задача, асабліва для бібліятэк з вялікімі аб'ёмамі фондаў. Асноўныя этапы гэтай работы, якія паспяхова перадолены бібліятэкай і якія належыць яшчэ прайсці, аналізу ў артыкуле Н.П. Зеляненскай.

Неад'емнай часткай электроннага каталога НББ, а ў перспектыве і ўсіх бібліятэк краіны з'яўляюцца аўтарытэтныя запісы. Іх фарміраванне пачалося з 1998 г. на базе раней створаных масіваў бібліографічных запісаў, канвертавання машынных слоўнікаў ключавых слоў у структуру аўтарытэтных файлаў. Яны сталі асновай Нацыянальнай базы даных аўтарытэтных запісаў, якая папаўняецца (у асноўным) у рэжыме бягучай каталогізацыі і ўключае розныя энтытэты: назвы калектываў, прадметаў, імёнаў асоб, геаграфічных назваў, гандлёвых марак, радавых імёнаў і інш. Гэта якасна новая работа як для супрацоўнікаў НББ, так і для каталагізатораў краіны. Але сёння мы ўжо можам гаварыць аб становічым вопыце па стварэнні аўтарытэтных запісаў на шэраг энтытэтаў. Ён абагульнены ў артыкулах Л.Л. Бушыла, Т.Ф. Сокал, Г.М. Апановіч, В.У. Мыхлік і інш.

З пераходам на новае праграмнае забеспечэнне бібліятэка атрымала магчымасць выйсці на якасна новы ўзровень генерацыі баз даных і іншай інфармацыйнай прадукцыі. У НББ гэты працэс распачаты ў 1993 г. Да 2006 г. падтрымлівалася 25 баз даных, больш за палову якіх з'яўляліся часткамі электроннага каталога. Астатнія ўтрымлівалі інфармацыю (пераважна бібліографічную) па асобных тэматычных кірунках. З 2007 г. сітуацыя змянілася. Бібліографічныя базы даных «Гісторыя Беларусі», «Чарнобыль», «Культура і мастацтва Беларусі» сталі працягвацца ў інтэграванай базе даных «Беларусь: ад мінулага да сучаснага». Пачалі актыўна фарміравацца паўнатаставыя базы даных, у прыватнасці, «Электронны архіў нацыянальнай перыёдкі», «Электронная бібліятэка дысертацый, абароненых у Беларусі». Менавіта гэтыя інфармацыйныя прадукты апісаны ў артыкулах А.А. Сіваковай, Н.У. Есіс.

Хочацца спадзявацца, што кароткі аналіз матэрыялаў зборніка дазваляе ўявіць кола разгледжаных у ім праблем, а зварот да самога выдання – маштабнасць задач, што вырашае НББ, праектаў, якія неабходна рэалізаваць у межах інфармацыйна-бібліятэчнай сферы. Мяркуем, што дасягненні НББ у галіне інфармацыйных рэурсаў, старанна раскрытыя ў артыкулах зборніка, будуць карысны для вывучэння, магчыма, для пераймання вопыту і яго далейшага навуковага абагульнення.

Т. Кузьмініч,

намеснік дырэктора

Нацыянальной бібліятэкі Беларусі